

Пістары ўсіх краін, еднаеся!

Культурная партыя (большевікі) Беларус

Совецкая Беларусь

ОРГАН ЦК КП(б) БЕЛАРУСІ, СОУНАРКОМ
І ПРЕЗІДУМА ВЯРХОУНАГА СОВЕТА БССР

60 (7621) Субота, 8 красавіка 1944 г. Цена 20 к.

Шырыць перадмайскага оцыялістычнага спаборніцтва!

Цялістычнага спаборніцтва
бы, калгаснікаў, інтэлігенташай Радзімы ператварыла ўснародны рух мільёнаў. Цялоўныя ахоплены гарантіятычным імкненiem—
усе свае сілы, энергію і наесці на дапамогу фронту, чактоў разгром немецкага армійскіх вылодкаў. Совецкіх патхіноў бліскучыя пешы, Чырвонай Арміі, якія паспіша прасоўвацца па заходзе, наемецкіх акупантаў. Праўныя нашай краіны сваі жанай працай дэмакратичную любоў і адданіці-радзіме, большэвіцкай, свайму правадыру і роднаму таварышу Сталіну.

Майстры тт. Анісімаў і Іваноў (Гомельскае наравознае аддзяленне і дэпо) рацыяналізавалі замену фасонных частак і дэталей, шырокія выкарыстоўваюць масцовыя рэсурсы. Гэтым ины паскорылі працэс аднаўлення і мантажу сістэм ведазабесчэння.

На заводзе, дзе дырэктарам тав. Калешка, усе рабочыя ўключыліся ў перадмайскага спаборніцтва. Яно тут паднімалепадной мэце: хуткімі тэмпамі аднавіць завод, даць дзяржаве працьцю строга ў вызначаныя даты.

Але-ж не ўсе яшчэ калектывы ўключыліся ў спаборніцтва. Дэш-дзе рабочыя і служачыя пават не ведаюць аб звароне краснапролетарцаў. Таму неабходна шырокія аблеркаваць на сходах гэты зварот, уключыць рабочых, інжынерна-технічных работнікаў прымысловасці транспарту нашай Айчыны цельстваў на дастойнай сустэречы свята Першага Мая по-узламам соцыялістычнага спаборніцтва, новымі вытворчымі перамогамі, новымі сіравамі.

Дэш-дзе ў газеце «Совецкая Беларусь» быў апублікаваны

калектива аднаго з перадмайскага спаборніцтва

завода «Красны пролетар». Краснапролетарцы заклікаюць ўключыць ў спаборніцтва.

Дэш-дзе рабочыя і служачыя пават не ведаюць аб звароне краснапролетарцаў. Таму неабходна шырокія аблеркаваць на сходах гэты зварот, уключыць рабочых, інжынерна-технічных работнікаў прымыловасці транспортнага калектыва нашай Айчыны цельстваў на дастойнай сустэречы свята Першага Мая по-узламам соцыялістычнага спаборніцтва, новымі вытворчымі перамогамі, новымі сіравамі.

Абавязак кіраўнікоў прадпрыемстваў, інжынерна-технічных работнікаў, партыйных і профсаюзных арганізацый заключаецца ў тым, каб узімачаць гэтаспаюць спаборніцтва, творчы нарыў працоўных наставіць на службу хутчэйшаму аднаўленню нашых фабрык і заводоў, калгасаў і МТС. Шырокі разгорнем перадмайскага соцыялістычнага спаборніцтва, хуткімі тэмпамі адновім народную гаспадарку вызваленых раёнаў рэспублікі, залечым раны, панесеныя ворагам. Дадзім дзяржаве болыні прымыловай і сельскагаспадарчай працьцю, даможкам Чырвонай Арміі наблізіць дзень канчатковага разгрому немецка-фашистскіх акупантаў!

Рыбалаведкія брыгады ў калгасах

Відаўчы камітэт Палескага народнага савета Совета дэпутатаў працоўных зацвердзіў план ловуры на сістэме снажывенскай калгасаў. За караператуўнымі замацаванымі

даёмы, прытокі і вазёры па'раю ў Днепр у межах Камарынскага раёна.

Прыступілена да заключэння дагавораў з калгасамі Камарынскага раёна і стварэння рыбалавенскіх брыгад.

СЁННЯ Ў НУМАРЫ:

Ад Совецкага Інформбюро.
Аператыўная зводка за 7 красавіка. (1 стар.).

Пісьмо настаўнікаў і вучняў Касцюковіцкай сярэдняй школы, Магілёўскай області, таварышу Сталіну і адназ таварыша Сталіна. (1 стар.).

Перадмайскіе соцыялістычнага спаборніцтва. М. Генай.—Чэрвонкараць нормы.—Шырыца спаборніцтва. — План выкананія. (2 стар.).

В. Ляўкоў. — Гаспадары за-
вода. (2 стар.).

Н. Зелкін. — Спеціяльнае задание. (2 стар.).

В. Чумакоў. — Палеткі зноў зашумяць ураджаем. (3 стар.).

Важнейшая задача нашага друку (агляд друку). (3 стар.).

Усевалад С. — Даень партызанская атрада. (3 стар.).

Партызанская карыкатуры. (4 стар.).

Міжнародная інфармацыя.
Эвакуацыя венгерскіх гарадоў.
Акты сабатажу ў Бельгіі. Вы-
нікі налёту па Плаешці. Аб-
станоўка ў Сафіі пасля бам-
бардыровак. Балгарская дэма-
кратычная апазіцыя патрабуе
разрыва з Германіяй. Налёт
на Гамбург. Ноўны правал
спроб Мусаліні стварыць сваю
«армію». (4 стар.).

Ад Совецкага Інформбюро

АПЕРАТЫЎНАЯ ЗВОДКА ЗА 7 КРАСАВІКА

На працягу 7 красавіка нашы войскі авалодалі раённым цэнтрам Одэснай області БЯЛЯЕУНА, а таксама з баямі занялі больш 60 другіх насяленых пунктав і сярод іх вялікія насяленыя пункты КАПАКЛЕЕУНА, БУДЗЕНЬ-НАУНА, ЕРМЕЕУНА, МАНГЕЙМ, КАРСТАЛЬ (28 кілометраў на паўночны заход ад Одэсы), МАЯНІ, МАРЫНАУНА, НОВАЯ ЭМЕТАҮНА, КУБАНІКА, СТАРАЯ ДАФІНАУНА, НОВАЯ ДАФІНАУНА (16 кілометраў на паўночны ўсход ад Одэсы), ЧАБАНІКА, ГРЫГОР'ЕУНА і чыгуначныя станцыі КОШКАВА, КРАМІДАУНА. Значная група наемнікі і танкі праціўніка, якія імкнуліся праціца на дапамогу да акуружанай групіроўкі.

На КІШЫНЕВСКІМ напрамку нашы войскі, пасля двухдзённых упорных баёў, авалодалі ўездным цэнтрам Малдаўскай ССР горадам ОРГЕЕУ—важным апорным пунктам абароны немцаў на подступах да КІШЫНЕВА.

На ОДЭСКІМ напрамку нашы

войскі авалодалі раённым цэнтрам Одэснай області БЯЛЯЕУНА, а таксама з баямі занялі больш 60 другіх насяленых пунктав і сярод іх вялікія насяленыя пункты КАПАКЛЕЕУНА, БУДЗЕНЬ-НАУНА, ЕРМЕЕУНА, МАНГЕЙМ, КАРСТАЛЬ (28 кілометраў на паўночны заход ад Одэсы), МАЯНІ, МАРЫНАУНА, НОВАЯ ЭМЕТАҮНА, КУБАНІКА, СТАРАЯ ДАФІНАУНА (16 кілометраў на паўночны ўсход ад Одэсы), ЧАБАНІКА, ГРЫГОР'ЕУНА і чыгуначныя станцыі КОШКАВА, КРАМІДАУНА. Значная група наемнікі і танкі праціўніка, якія імкнуліся праціца на дапамогу да акуружанай групіроўкі.

На другіх участках фронта ўрадзе пунктаў ішлі бай мясцовага значэння.

На працягу 6 красавіка нашы войскі на ўсіх франтах падбілі і знішчылі 40 наемнікі танкаў. У паветрамах баях і агнём зянітнай артылерыі збіта 45 самалётаў праціўніка.

Грозныя машины пойдуть даўж на заход

Пратоўныя Рэчыцкага раёна з кожным днём павялічваюць узнос на будаўніцтва танкавай калоні «Адказ Рэчыцы». Сума набліжаецца ўжо да 3 мільёнаў рублёў. Як вядома, у пісьме на імя таварыша Сталіна працоўныя прасілі перадаць гэтую танкавую калону Н-скаму Гвардзейскому танкаваму Данскому Чырвонаармейскому ордэна Суворава корпусу, які вызначыўся пры вызваленіі Рэчыцы. Камандзір корпуса гвардыйскі генерал-майстэр танкавых войск Панаў прыслалі пісьмо сакратару Рэчыцкага райкома партыі, старшынам раёна-кімкома, у якім просьба перадаць працоўным рабочым гарачую падзяку за клонаты аўтамаўні бронетанкавых сіл Чырвонай Арміі.

«Грозныя машины, набудаваныя на гроши працоўных Рэчыцкага раёна, — гаворыць ў гэтым пісьме, — ва ўмелых руках наших гвардзейцаў пойдуть даўж на заход, на поўнае вызваленіе нашай свяшчэнай совецкай зямлі ад праклятай фаныскай погані. Асабісты састаў даручанага мне корпуса запэўнівае працоўных горада Рэчыцы і Рэчыцкага раёна, што аддаст усе свае веды і сілы для хутчэйшага вызваленія ўсіх нашых совецкіх людзей з фаныскай іяволі, для дасягненія поўнай перамогі над ворагам».

Таварышу СТАЛІНУ

Мы, настаўнікі і вучні Касцюковіцкай сярэдняй школы, дзякую Вам, дарагі і любімы Іосіф Вісарыенавіч, за вызваленіе нас ад наемнікі акупантаў. Жадаючы данамагчы Чырвонай Арміі хутчэй зінчыць ворага, мы ўнеслі ў фонд абароны краіны 33.000 рублёў. На сабраныя сродкі просім пабудаваць танк «Помета» танкавай калоны «Совецкая Беларусь».

Жывіце доўгія годы, родны наш бацька і настаўнік Іосіф Вісарыенавіч, на дабро нашай славнай Айчыны.

Дырэктар Касцюковіцкай СШ

Іван Владіміровіч КАЦУК.

Сакратар комсамольскай арганізацыі

Галіна Янізлеўна ГЕРАШЧНЯ.

Гор. Касцюковічы,

Магілёўская області,

БССР.

Касцюковічы, Магілёўскай області

Дырэктару Касцюковіцкай сярэдняй школы

таварышу КАЦУК

Сакратару комсамольскай арганізацыі

таварышу ГЕРАШЧНЯ

Прашу перадаць настаўнікам і вучням Касцюковіцкай сярэдняй школы, якія сабралі 33.000 рублёў на пабудову танка „Помета“, маё гарачае прывітанне і надзяжу Чырвонай Армії.

І. СТАЛІН.

Дапамога краснайарскіх чыгуначнікаў

Калектыў Краснайарскай чыгуначнікі ўзяўшы шэфства над вызваленіем ад наемнікі акупантаў Беларускай магістраллю. На дніях краснайарцы адправілі падшэфныя вырабленыя ў нерабочы час будаўнічыя даталі некалькіх

службова-тэхнічных памяшканій. Адзелы рабочага забеспячэння паслали пасенне горадынныя на 150 гектараў, 20 галоў буйнай рагатай жывёлы, 23 вагоны з розным абсталяваннем.

Гаспадары завода

Цяжка было пакідаць родны завод. Але вайна... Франц Вікенцевіч аддаў апошні загад:

— Завод разабраць. Абстаясанне закапаць. Нічога не знайсці ворагу тут, апрача пустога месца.

Старыя, кадравыя рабочыя сваім мазолістымі рукамі апушчлі ў яму разабраныя варшты. А ў поч, калі павокал стаяла пішыня, па беразе ракі Прывіць рухалася чыльці чалавечая постань. Весь човен аспірожна адчаліў ад берага, і илашт ўсё мацней і мацней налягае на вёслы...

І хто ведае, колькі разоў у гэту кароткую летнюю ноч таемнічы човен то аддаляўся, то зноў прычалываў да берага.

— Усё скончана, — сказаў Франц Вікенцевіч. Буду жыць дастаць.

Раніцай, як звычайна, механік быў такі-ж жывы і бадзьры. У пустым корпусе завода быў сказаў на развітванні кадравікам некалькіх хвалючых слоў:

— Цяпер, дарагія, заменім варштат на вінтоўку. Вораг па роднай зямлі. Разгромім яго, тады зноў приядзем на завод.

Гэта быў апошні дзень заводскага жыцця. З болем у сэрцы працаўнікі пакідалі сваё роднае прадпрыемства.

...Нямецкая гадзюка прыпаўзла на Прывіць. Бандыты ўжо не адзін дзень шырэйлі па бязлюдных кватэрах заводската паселка ў пошуках рабочых завода. Фашыскія вымодкі даведаліся, што мыны засталіся на тэрыторыі паселка. Але дзе? Яны аб'явілі: хто знайдзе абсталяванне — атрымае ўзнагароду.

І вось варштаты, якія быў таго старания захаваны, ляжаньля сцен завода. І ўдзень і ўночы нямецкі вартавы з аўтаматам наперавес ходзіць калі іх, сперажэ. Хутка на паселку стала вядома, што адкапаныя варштаты — спраўа рук здрадніка. Надлюгі праадаўся немцам і яшчэ даў абіціне бандытам дастаць з ракі абсталяванне сілавой гаспадаркі.

45 дзён ныні адъехаў немцы ў Прывіць. Але здайсці што-небудзь так і не давялося.

...На завод прышлі яго сапраўдныя гаспадары. Сакрушальнымі ударамі Чырвоная Армія вышырнула адгэтуль нямецкую погань. Началося новае жыццё, поўнае хвалючых, не забытых дзён.

— З чаго начнем? — пыталіся рабочыя ў Франца Вікенцевіча.

— Начнем, дарагія, начнем. Заўтра на Прывіць.

Чаго на Прывіць — ніхто не ведаў. Але калі ўбачылі, што першыя часткі мыны — залатнікі, дышлы, залатніковыя штангі Франц Вікенцевіч прыўёў імяна з ракі, усё стала зразумелым.

Так началося аднаўленне мозырскага завода «Іхоў». Ніхто з аднаўленаў не лічіўся ні з чым. Тут забылі аб аднаўчынку, аб сне. Кожны імкнуўся ўбачыць вынік сваёй напружанай працы. Намаганне галоўнага механіка завода Франца Вікенцевіча было падтрымана ўсім калектывам. 77-гадовы Якаў Плавінскі захаваў пілаточны варштат, два пажадчыны камні і многа іншага інструменту. Як толькі на завод прышлі аднаўленцы — Якаў Плавінскі адрэзуў перадаў механіку інструмент.

Вялікую дзяланіцу ў зборы інструменту аказалі комсамольцы. Па вінціку, па гайцы збралі яны гаспадарку завода.

Завод ажыў. Тут можна было бачыць маладую работніцу Люсю Усаву з газетай у руках. Яна чытала зводкі Савінформбюро, расказала рабочым аб героячай працы па аднаўленню народнай гаспадаркі. Неўзабаве вышаў першы нумар настенай газеты «Заводскі гудок».

Ішлі дні. У мыніным адзяленні заканчвалася зборка рухавіка. Устанаўліваліся апошнія дэталі, якія быў выцягнуты з дна ракі.

— Калі назначаецца пуск? — запытаўся мыніст у Франца Вікенцевіча.

— Ад вас залежыць, толькі ад вас, — адказаў механік.

Слесары, мыністы не выходзілі з сілавой. Яны і самі ведалі, што пуск мыны — гэта спраўа іх рук. І вось надышоў доўгачаканы дзень. Мыніст гатова. Стаяць яна на тым-же самым месцы, дзе, была і да вайны.

— Сэрца завода адноўлена, — хвалючыся, гаворыць Франц Вікенцевіч. — Заўтра з новай сілай заб'еца пульс яго жыцця.

22 сакавіка. У мыніным адзяленні надзвычайнае ажыўленне. За доўгім драўляным столом размісціліся лепшыя людзі завода.

— Дні напружанай працы, — гаворыць дырэктар тав. Фіцнер, — прынеслі нам перамогу. За 27 дзён мы аднавілі завод.

І ранікам словы дырэктара зніклі ў гуле рухавіка. Франц Вікенцевіч Вікенцевіч налёг на ручаг і даў першы гудок.

— Завод ажыў.

В. ЛЯУКОУ.

Новыя вытворчымі поспехамі адзначаюць першыя дні перадмайскага сацыялістычнага спаборніцтва рабочыя Гомельскага паравознага аддзялення і дэпо.

Майстры тт. Іваноў і Анісімаў, якія кіруюць аднаўлением і мантажам сістэмы водазабеспеччэння, рапыяналізіравалі замену фасонных частак і дэталей абстаявання і сеткі. Гэта паскорыла работу і дало магчымасць большыя скрыстаць мясцовыя рэсурсы.

Значна павысілі працукцыйнасць працы работнікі электратрансфернага цеха. Уключыўшися ў перадмайскі спаборніцтва, яны пачалі неравыконваць нормы выпрацоўкі. Электрамашцёры тт. Калашнікаў, Шаплаўны і Канчавы выпрапоўваюць удзень да

150 процентаў нормы. Майстры Кароўкін выкарыстоўвае пашкоджанае аблётанне.

Змена вугальнага склада, якіе кіруе тав. Ткачэнка, затраціла падачы тоны вугалю на рабоз 2—2 з паловай мін. замест трох мін на норме. Бочкія тт. Серы, Лізагуб, менка, Данільчанка і другія кіруюць змены заданні ў рэдзімі на 167 процентаў.

Выдатната поспеху дадзены электратрансфернага дэпо тт. Рыкін і Рафалоўскі. У першыя дні красавіка яны павысілі працукцыйнасць працы ў палові з лютым і сакавіком 10—20 процентаў. Яны да не менш 170—180 процца змены заданні.

М. ГОНД

Шырыцца спаборніцтва

Ва ўсіх цехах і зменах завода, дзе дырэктары тав. Калешнікаў, абліжкоўваліся пытанне аб надтрыманні ініцыятывы краснапарццаў і ўключенні ў перадмайскі спаборніцтва.

У сакавіку першынство ў спаборніцтве заваяваў цех, дзе начальнік тав. Рацашоў. Чы яго брыгады змагаюць, утрымаць першынство і нада-

З кожным днём у рады спаборнічающих становішча ўсё выяўляе змяні, брыгады і рабочыя

План выканан

Шырыцца перадмайскіе сацыялістычныя спаборніцтва са работнікамі леспрамгасаў на рэспублікі.

Выконваючы ўзятыя абавязкі, некаторыя леспрамынныя значна падешылі сваю работу. Так, напрыклад, Хойніцкі леспрамгас выканалі план рыхтоўкі лесу на 136 процентаў — на 123, Калінкай — адпаведна на 180 і 115%. Выканалі таксама сваю Нараўлянскі і Гомельскі леспрамынныя.

— Цуды на станцыі Н. Растаўлі там чорт ведае колы: цяпер за 10 хвілін избягоўшы тэндар і нікіх табернікаў, нікіх «пробак»... жаўля!

І вось Фільчанка зноў у біненце начальніка. Справа зісканчана. Начальнік адзялічыўшы генерал-дирэктара дзякуючы майстру Фільчанку за выдатнае выполнение спецыяльнага задання. Потым начальнік адзялічыўшы дрэгеру, якія гаварыліся аб неабходніці тэрмінова аднавіць водазабеспеччэніем пачыненіем на станцыі...

Начальнік сказаў:

— Складаная і вельмі важная справа. Гэта таксама работа для цябе, стары. І, не ўсіхнічнушыся, які раз

— Жадаю новых поспехаў!

Н. ЗЕЛІН

БУДНІ ФРАНТАВОЙ ЧЫГУНКИ

СПЕЦЫЯЛЬНАЕ ЗАДАННЕ

Майстра водазабеспеччэння тав. Фільчанку тэрмірова выцікалі да начальніка паравознага аддзялення. Начальнік аддзялення, уручаючы яму двухтыднёвую камандзіроўку, сказаў:

— Вы накіроўваецца на станцыю Н. Там будзеце выконваць спецыяльнае заданне наркома па водазабеспеччэнню і пропуску важных воінскіх паяздоў. Спадзяюся, што ні адзін з іх не будзе затрыман на станцыі па вінне водазабеспеччэнцаў.

— Заданне выканало, — паведамілі адказ.

На станцыю майстар пашаў з першым-ж поездам. Ішчэ падароў: ён разгаварыўся з мыністамі, якія началі скардзіцца на тое, што на станцыі Н. даўдзіца прастойваць многа часу з-за маруднага набору вады.

— Вось бачыш, — гаварыў мыніст. — еду добра, ногонёш. Але ўсё ён пранадае на гэтай працягтай станцыі...

На станцыі Фільчанка, не сыходзячы з паравоза, уважліва сачыў, як ідзе набор вады. Спачатку доўгі шукай вадазабеспеччэнцаў, потым доўгі вазіўся ля ваданапорнай калонкі. Шляхі ля калонкі былі загружаны шлакам. Гэта перашкоджалі працаўніку. Гэта быў перашкоджалі працаўніку.

— Гэта была гутарычынка. Гэта быў гутарычынка патрыёта, які добра ведаў жыццё і сваю справу.

Іго задушэўнія, праўдзівыя слова выклікалі людзей на шырэйшую размову. Кожны выступіў і расказаў аб сваёй работе. Майстар даведаўся аб усім, што трэба было для таго, каб згуртаўшы і накіраваць калектыву на дакладнае выкананне спецыяльнага задання.

У наступны дзень на вадакачы вісціў ужо дакладны плян-графік работы, у якім былі вызначаны абавязкі кожнага работніка. Следуючы прыкладу майстра, падцягнуліся, сталі патрабавальней мыністы вадакачкі. Шляхі да калонкі былі ачышчаны, сама калонка прыведзена ў парадак. Ліквідаваны ўсе нясправыніцтвы механізмаў. Неханала людзей. Майстар паклапаўся аб дадатковым наборы рабочай сілы. Якія вадакачкі пярэсціліся стракатыя хусткі і касынкі калгасных дзяўчын.

У свой страсны ўсіхваліваны расказ ён уклаў усю сваю душу комунаста, усю прамату і шчырасць старага кадравага рабочага

гутарычынка. Гэта быў гутарычынка патрыёта, які добра ведаў жыццё і сваю справу.

Іго задушэўнія, праўдзівыя слова выклікалі людзей на шырэйшую размову. Кожны выступіў і расказаў аб сваёй работе. Майстар даведаўся аб усім, што трэба было для таго, каб згуртаўшы і накіраваць калектыву на дакладнае выкананне спецыяльнага задання.

У наступны дзень на вадакачы вісціў ужо дакладны плян-графік работы, у якім былі вызначаны абавязкі кожнага работніка. Следуючы прыкладу майстра, падцягнуліся, сталі патрабавальней мыністы вадакачкі. Шляхі да калонкі былі ачышчаны, сама калонка прыведзена ў парадак. Ліквідаваны ўсе нясправыніцтвы механізмаў. Неханала людзей. Майстар паклапаўся об дадатковым наборы рабочай сілы. Якія вадакачкі пярэсціліся стракатыя хусткі і касынкі калгасных дзяўчын.

Гэта быў нясправыніцтвы людзей. Прышлося пакупаць іх. І Фільчанка збіраў кожны вечар рабочага



Нядайна двойчы Герой Савецкага Союза гвардыі падпалкоўнік А. I. Панрышкін наведаў Маскву і сустрэўся з Героем Соцыялістычнай Працы, вядомым канструктарам самалётаў, лаурэатам Сталінскай прэміі С. А. Лавачкіным. Герой расказаў канструктару аб сваіх баявых поспехах; ён асабіст збіў 53 фашисткія самалёты.

НА ЗДЫМКУ: С. А. Лавачкін (справа) гутарыць з А. I. Панрышкіным.

Фото А. Лес.

Палеткі зноў зашумяць ураджаем

Сумленна працавалі і дружна і калгаснікі сельгасарцелі «Нямечкія». Яны любілі свою зямлю і рупліві, па-гаспадарску зацоўвалі яе. Зямля плаціла віддачу. У 1940 годзе калгас і заваявалі высокі ўраджай, земнага гектара сабраці па 0 пудоў зернавых і 1.200 пульбы. Датэрмінова выкарыті дзяржаўныя пастаўкі. На земні працадзень было размерана па 5 кілограмам зерня, 10 кілограмам бульбы і мношных прадуктаў.

Ішчэ больш высокі ўраджай калгаснікі меркавалі сабраці у 11 годзе. Да гэтага было прыдзенна многа сілы, старания, усіх. Веснавую сіёбу правялі высокі агратэхнічным узроўнем ў сціслыя тэрміны. Калгас і палеткі зашумелі багатым ўраджаем пашаніцы, яменю, але не удалосі калгаснікі выкарыстаць сваё багатыне. Налася вязлікія бітва з паменскімі разбойнікамі, якія нападалі на мірную краіну.

Бемцы, як саранча, нахінулі на багатыні калгаснікі. Яны пад рабаваць ўсё, што трапляецца пад рукі. Гэтая вылодкі пінкі абабралі калгаснікі Ініса Шкуратава, Андрэя Шкуратава, 60-гадовую Марью Сінціеву Стампакову і іншых.

Больш двух год здзекваліся вцы над калгаснікамі, але сікія людзі верылі, што прызвызваленіе. Яны чакалі яго і білі ўсё, каб нанесці немцамі мага больш шкоды. З радасцю калгаснікі сустрэлі свою вышнініцу — Чырвоную Армію. Першых дзён началось адліненіе калгаснікі гаспадаркі. Зі працавалі з небывалым ворчым уздымам. Усе яны але толькі аднаго — хутчэй звіць свою гаспадарку і адрадзілі славу калгаса.

А трэх першых дні калгаснікі пасцю засыпалі насенныя ды і арганізувалі збор насення для суседніх калгасаў, якія з больш падарцелі ад пі-

мецкіх бандытав. Неўзабаве 103 пінтнеры былі перададзены сучасдзям.

Інвентар увесь адрамантаваны. Вялікая заслуга ў гэтым калгасных кавалёў Еўдакіма Якаўлевіча Ефімава і Сцяпана Максімавіча Чургана. Яны працавалі, не лічачыся ні з часам, пі з цяжкасцю. Зараз тт. Ефімав і Чурганаў рашылі да памагчы суседнім калгасам. Яны адрамантавалі ўжо частку інвентара ў калгасах «Ударник», імені Варашылава, «Праўда».

Узорна падрыхтавалася да сіёбы брыгада Арыны Васільевны Івацічанка. У гэтым годзе брыгада будзе сяць 20 гектараў шпаніцы, столькі-ж яменню, 24 гектараў бульбы і 32 гектараў лепу. Пад гэтым культуры вызначаны зямельныя участкі, вывойвіца гной.

У брыгадзе добра пададжаны працадзёні. Працоўныя кінкі выразна гавораць аб напруженай працы калгаснікі. Так, напрыклад, калгасніца Таня Зімніцкая выпрацавала ў гэтым годзе 105 працадзён, Ніна Сігнева — 95 працадзён, Елізавета Шкуратава — 90.

Вялікім аўтарытэтам сярод калгаснікі калгаснікі старшы конох Максім Філіповіч Чурганаў. Ен клапатліва даглядае кожнага кана, руліва рыхтуе яго да веснавых работ. Ен сочыць за правільнім выкарыстаннем цяглы, сам рамантуне збрую. Многа лейцаў, гужоў зроблены ім пра запас, на гарачы час сіёбы.

Абмеркаваўны зварот калгаснікі сельгасарцелі «КІМ», Хойніцкага раёна, калгаснікі ўзялі на сябе авабязацельства вырасці стонудовы ўраджай. Гэтая авабязацельства будзе выканана. Шырокія калгасныя палеткі зноў зашумяць багатым ураджаем.

**В. ЧУМАКОУ.
(Наш кар.).**

Мсціслаўскі раён,
Магілёўская област.

Дзень партызанскага атрада

Ноч. У лагеры цішыня. Між часам вырысоўваецца фігура вартавога, які мегна шагае замляпак.

Лагер яшчэ спіць, а ў гаспадарчым узводзе началася работа. Камісар узвода адпускае праціўніка на спеданне. Жанчыны сіянць бульбу.

Радыст уключыае радыёны ўзбуджальнік, а разам з тым тародны і бізкі голас Москвы дадае зводку Савінформбюро.

Сонца яшчэ не рассеяла раній імлы, калі дзяяжурны атраду на пілітрук Ш. аўтавітам. З замляпак адзін за адным выходзіць партызаны.

Партызанскі атрад Васіля В. ве строгім баявым жыццём. Дзём роўна ў 6 раніцы. Партизаны адразу ж бяруцца за чыгуны і агляд зброяй. У восем гадзін здзінне. Затым палітзанікі, зядная падрыхтоўка, вывучэніе матэрыяльнай часткі зброяй. І да абеда.

У той час, як пілітрук чыгуні бяруцца зводку Савінформбюро, на камандным пункце па-

мешчані

Газета «Сталінскі праўда» — орган Веткаўскага райкома КП(б)Б — з самага пачатку вызваленія раёна ад нямецкіх акупантаў правільна асвятляе жыццё раёна. У першым нумары газеты зменгчан зварот райкома і райвыканкама, у якім гаворыцца:

«Рамонт дарог і мастоў, збережэнне дзяржаўнай, настаратыўнай і калгаснай маёвасці, збор трафайнага ўзбраення і здача яго Чырвонай Арміі, хуткае аднаўленне разбуранай фашыстамі гаспадаркі — з'яўляецца справай часні кожнага совецкага грамадзяніна».

Газета з дыя ў дзень растлумачвае задачы, пастаўленыя гэтым зваротам перад працоўнымі рабінамі, мабілізуе на хутчэйшае вырашэнне. У нумары 3 у перадавым артыкуле газета падкреслівае, што «сельскія советы і ўпаўнаважаныя вёскі павінны сачыць за спраўнасцю мастоў і дарог, каб бесперабойна дастаўляць фронту боепрыпасы і харчаванні», і тут-же змяшчае памялкі, але выразны доніс «Пабудуем мост».

Газета паведамляе, што «калгаснікі вёскі Каціскае пабудавалі за адзін дзень новы мост, каб часці Чырвонай Арміі маглі рухацца наперад».

У нумары 5 газета паказвае ўзаемадапамому калгасаў у аднаўленні гаспадаркі і прыводзіць прыклады, як калгаснікі вёскі Пажуеўка данамагаюць сівенскім і барбянскім калгаснікам у будаўніцтве жыллёвых памяшканняў. Яны пакіравалі 14 падвод для вывозу будаўнічых матэрыялаў.

У нумары 11 за 15 сакавіка ў перадавым артыкуле газета піша:

«Кожны калгас, брыгада, зяно, калгаснік і калгасніца павінны сустрэць веснавую сіёбу ўсебанова падрыхтаваным. Гэтага патрабуюць інтарэсы нашай радзімы. Радзіма патрабуе — павінна быць зроблена».

А ў артыкуле «У калгасе «Барып'біт» газета піша:

«Каб забяспечыць калгасных іоней на зімовы час кармамі, калгаснікі рашилі з кожнага гектара плошчы, якая была засяяна імі ў гэтым годзе бульбай, здаць па адной

группа ўзброенных людзей. Эта ўзвод Канстанціна К. Ён вяртаецца з чыгункі Бабруйск — Старушкі, дзе пасяяха вёў «рэйкавую вайну».

У другой палове дыя ў лагер атрада прыехаў камісар брыгады тав. Х. Ён прывёз толькі што атрыманы «Зварот да беларускага народа» за подпісамі краінікі партыі і ўрада Беларусі.

Партызаны цесна аkrужылі камісара. Мощна сціскаючы ў руках зброяю, затаіўты дыханне, яны слухаюць гарачыя слова закліку. У строгай цішыні гучыць памялкі і хвалючыя слова: «Таварыши! Насталі гісторычныя дні вызваленія Беларусі ад нямецкіх фашыстікіў...».

Адзінадцаты «ўра» пракатаўца пад лесам. Твары партызан звесцяць чаславікі ўсемежкамі. Камісар працягвае чытаць: «Фашысцкія звіры, адступаючы, зінчыаюць ўсё, што могуць, на сваім шляху... Яны хочуць ператварыць нашу родную Беларусь у пустыню, пакінуць на ёй толькі памялкі ды руїны...

Таварыши! Бязлітасна зінчайце нямецкіх акупантаў! Надайце на адступаючыя нямецкія часці і абозы, зінчайце іх усёды, дзе-б яны пі з'явіліся...».

Камісар замоўкі. Некаторы час пануе цішыня. Твары байдзіць поўны супроводу. Кожны партызан думае аб tym, што ён павінен зрабіць для сваіх Радзіміў. Гэтая цішыня, дні вызваленія.

Дзень скіллецца к вечару. Надыхаць так званы «асабісты час».

17 гадзін 20 мінут. Калі каманднага пункта выстрайваецца каравул. Дзяжурны па атраду інструктуе байдзіць і потым разводзіць па пастах. Праз гадзіну — вячэрняя паверка, а там — вячэр а і адбой.

Наступае ноч. Лагер Васіля В. пагружана ў глыбокі сон. Цішыня. Толькі на камандным пункце яшчэ гарыць свечка. Гэта каманднік атрада гутарыць з тав. Ш., які заўтра пойдзе на новую складаную аперадку. Яму прадстаць узарваш склад бое-припасаў ворага.

Партызан УСЕВАЛАД С. МІНСКАЯ ОБЛАСТЬ.

Важнейшая задача нашага друку

тоне бульбы на корм калгасным коням».

І першы і другі прыклады — узор высокага патрыятызму нашых калгаснікаў, іх шчырага імкнення хутчэй адрадзіць калгасы лад. Але газета прывяла такія прыклады і на гэтым не стала кронку. Яна не надае ім значэння і ў далейшым забылася пра іх. У гэтым вялікай памялкі газеты.

У нумары 23 газета «Шлях сопылізма» змясціла перадавы артыкул пад назір «Палепшыцца падрыхтоўку кадраў трактарыстаў», у якім амаль не паказана, як ідзе падрыхтоўка газетных кадраў у раёне. Незразумела, што-ж збіраецца палепшыць гаўнінную газету.

Мы не супракаляем на староніках крычаўскай газеты пытанняў будаўніцтва жыллёвых памяшканняў працоўных, стварэння штучнаводчых фермаў, рыбных прудоў, або пытанняў забеспечэння веснавой сіёбы цяглавай сілы. У гэтым часе газета (№ 12) адводзіць час на артыкул «Хлеб з ізюмам». Справа ідзе аб якасці хлеба, які вынікае ў Крычаве. Пытанне важнае. Але газета выступіла больш чым няудала.

Калгаснікі вызваленых раёнаў прайяўляюць цуды герайму, са-мадданасці ў аднаўленні калгаснай гаспадаркі. Справа чэсці рэйнага друку — падхапіць інцыдзіты тысячных мас калгаснікі, узначаліць патрыятычныя рухі працоўных вёскі, пакіраваць на тое, каб хутчэй залячыць руны, панесенныя нямецкімі акупантамі. Ад мэтамікненасці нашых раёных газет, уміненіе своечасова прыкметнікі важнае, падтрымачыць яго, развіціць — у міністэрстве поспех аднаўлення калгасаў і правядзення веснавой сіёбы.

Задача адраджэння жыцця вызваленых раёнаў — агульна-народная задача. І гэта ў першую чаргу задача нашага большавікага друку.

Газета «Сталінец» — орган Журавіцкага райкома КП(б)Б — змяшчае певялікія, але баявые артыкулы, у якіх паказвае дзеяніе раёных арганізацій, сельскіх советаў, калгасаў па адраджэнню разбуранай нямецкай варварамі сельскай гаспадаркі.

Аб мэтамікненасці газеты «Сталінец» — орган Журавіцкага райкома КП(б)Б — змяшчае певялікія, але баявые артыкулы, у якіх паказвае дзеяніе раёных арганізацій, сельскіх советаў, калгасаў па адраджэнню разбуранай нямецкай варварамі сельскай гаспадаркі.

Партызанскія карыкатуры

Той, хто моцны, — любіць смех. Ужо даўно вядома, што смех — гэта зброя. Умела карытатоца гэтай зброяй насы партызаны.

Карыкатуры, якія малююць партызанскія мастакі, распаўсюджваюцца не толькі ў атрадах, але інші пападаюць і ў вёскі, гарады Беларусі, часова акупіраваныя немцамі. Нярэдка гэтую карыкатуру, бісцістраша вывесную ноччу, можна раніцай застаць на дзвірах камендатуры, на паліцэйскага ўчастка, на варотах імянскіх казарм, на лесніцы афіцэрскага клуба. Ці раптам карыкатуру знаходзіць у сваіх паперах... камендант. Наогул спосабы распаўсюджвання партызанскіх карыкатур самія разнастайныя, і сваёй мяты карыкатура дасягае.

Да ліку партызанскіх карыкатураў навінен быць аднесены тав. И. Г. з брыгады, дзе камандзірам тав. Л. Нягледзячы на цяжкія лясныя ўмовы, карыкатуры яго друкуюцца і разыходзяцца тыражам у 300 экземпляраў. Трэба прызнаць вялікае майстэрства партызана-карыкатураста, умение выбраць вострую, надзінную тэму, па-майстэрску распрацаваць яе.

Весь карыкатура: «Калі іменікі скарочаныя лініі дасягнуць свайго прэдзела». Гітлер сядзіц на маленьком шматку зямлі,

Мы бачылі больш 20 апошніх карыкатур тав. И. Г. і ўсе яны вострыя на свайму зместу, выдатныя на выкананію. Усе яны б'юць ворага ў сэрца.

Маюць насы партызаны мно-
га другіх мастакоў-карыкатура-
стаў, творы якіх у свой час без
сумнення займуюць сваё месца ў
музеі партызанскай барацьбы.

Добры прыклад адной пачатковай школы

Наставнік Гомельскай пачатковай школы № 8 уважівае вы-
вучаючыя кнігу тагарына Сталіна «Аб вялікай Айчыннай вайне Савецкага Саюза». Апрача таго яны праводзяць заняткі з на-
селеніцтвам. Праводзяцца гутар-
кі на тему «Уснародная дапамо-
га фронту» па кнізе таварына Сталіна. Прачытаны артыкулы з газет: «Вялікі бой пад Орлом»,

«Нерамога, якой не ведаў свет». Заняткі праводзяцца па рас-
кладу. Наставнік старанна рых-
туюцца, і таму гутаркі бываюць надзвычай цікавыя.

Удзельнікі заняткаў арганіза-
валі чаркасскую брыгаду з 20
чалавек. Гэта брыгада разам з
насташнікамі дапамагла адраман-
таваць і абсталіваць школу.

Л. КУЖАЛЕУ.

Вечар чырвонаармейскай самадзейнасці

Жывая, бадзёрая чырвонаар-
мейская самадзейнасць кары-
стаеца вялікім поспехам і лю-
боўю працоўных. Гэта ішчэ раз
на паверздзі вечар мастакай са-
мадзейнасці адной вайсковай ча-
сі 1-га Беларускага фронта,
наладжаны 5 красавіка ў кіто-
тэатры імені 25-годдзя БССР.

Тэатр запоўснены. Тут рабо-
чыя, служачыя, байцы, афіцэры,
партыбіны работнікі. Агітбрыга-
дай, якая дала канцэрт, кіруе
тав. Свістунуў. Першым быў вы-
канан мантаж «На прывале» па
творах Даўжэнка, Сіманава і
другіх совецкіх пісьменнікаў. На
прывале расказваецца аб баявых
подвігах чырвоных лётчыкаў.
Адзін з іх загінуў у час баявой
аперацыі, і вось байцы ўшапоў-
ваюць яго памяць.

Па рэспубліцы

♦ У Гомелі ўступіў у строй
будкацізацыйны цэх аўтавазаи.
♦ У Чэркаўскім раёне пра-
цуюць дзве больніцы, 2 урачеб-
ныя і 11 фельчарска-акушэрскіх
пунктаў.
♦ Курсы дзесятнікаў для ар-
целей на терфаздавычы адкрыты
у Гомелі.

♦ Звыш 2.000 экземпляраў
мастадкай літаратуры прыслалі
грамадскія арганізацыі Чуваш-
скай АССР бібліятэкам Мозыра.
♦ 80 трактарыстаў рых-
туюцца на курсах у Лоеўскай
МТС. Большшая частка іх — дзя-
чатаў.

(БЕЛТА).

Міжнародная інфармацыя

ЭВАКУАЦЫЯ ВЕНГЕРСКІХ ГАРАДОЎ

АНКАРА, 6 красавіка. (ТАСС).
Будапештскі карэспандэнт анато-
ліскага агенцтва паведамляе,
што на расвараджэнію венгер-
скіх улад начата эвакуацыя Буда-
пешта, а таксама гарадоў Буда-
фок, Кішкешт, Налота, Уйпешт і іншых.

Неабходнасць эвакуацыі ма-
тывіруеца ўладамі «небяспекай
паветраных налетаў».

СТАКГОЛЬМ, 6 красавіка.
(ТАСС). Бернскі карэспандэнт

газеты «Свенска Дагблэд» пе-
радае, што, па атрыманых ім
грутоўных вестках, апазыція ў
Венгрыі пераходзіць да актыўна-
га супраціўлення. Аднак у апа-
зіцыі памята сапраўднага правады-
ра. Выдаюцца пелегальныя газе-
ты. Адна з гэтых газет, якая
выходзіць ва Усходній Венгрыі,
называецца «Свабодная Венг-
рыя». Газета «Свабодная Венг-
рыя» заклікае да актаў сабата-
жу, за супрацоўніцтва з Ціто.

АКТЫ САБАТАЖУ У БЕЛЬГІ

З канца кастрычніка 1943
года да сярэдзіны студзеня гэта-
га года бельгійскія патрыёты
зрабілі 67 вялікіх актаў сабата-
жу на транспартных і прымы-
ловых аб'ектах Бельгіі, якія
эксплоатуюцца немцамі. За
апошнія трох месеці акты саба-
тажу сталі больш частыя. У
прыватнасці, на чыгунах яны
принялі планамерны характар.

ВЫНІКІ НАЛЕТУ НА ПЛАЕШЦІ

ЛОНДАН, 6 красавіка. (ТАСС).
Агенцтва Рэйтэр паведамляе,
што ўчорашні налёт амерыкан-
скіх бамбардыроўшчыкаў на
Пласіці прычыніў вялікі раз-
бурэні сартыровачнай станцыі і
нафтачышчальнім прадпрыем-
ствам. Бомбамі былі надпалаены
аўтастыэрны. Апрача таго, ад-
быліся вялікія выбухі ў раёне,
дзе знаходзіцца пафтасховішчы
і завод, які вырабляе боепрыпа-
сы. З 120—150 знішчальнікаў
іранінка, якія ўзніліся ў па-
ветра, збіта 40.

На ўдакладненых даных, у
час налёту 2 красавіка на
Штэрр было збіта 157 герман-
скіх знішчальнікаў.

Вялікія клопаты аб дзесяцях

КРЫЧАУ, 7 красавіка. (БЕЛТА).
У в вызваленых раёнах Магілёў-
скай области адкрыта 6 дзесяціх
дамоў, у якіх выхоўваецца
звыш 600 дзяцей. Вялікая частка
іх — дзені вяснаслужачых,
партызан, сіроты, бацькі якіх
сталі ахвярамі немецкіх акупан-
таў.

У першай палове красавіка
адкрываюцца спецыяльныя дамы
для дзяцей Франтавікоў у Мін-
скімі, Касцюковічах, Праліп-
скімі. У іх будзе выхоўвашца 500
дзяцей.

Для падсобных гаспадарак
дзесяціх дамоў вызначана каля
100 гектараў зямлі, звыш 50
ектараў сенакосных угодзій.
Падсобным гаспадаркам выдзеле-
на таксама 25 дойных кароў,
10 свіні.

Абстаноўка ў Сафіі пасля бамбардыровак

СТАМБУЛ, 6 красавіка. (ТАСС).

На вестках, якія паступілі сюды, бамбардыроўкі Сафіі ў ноч з 29 па 30 красавіка і ўдзень 30 красавіка былі най-
больш моцныі. У агульнай складанасці ў гэтых налётах уздельнічала каля 500 самалёт-
таў.

Былі скінуты фугасныя

бомбы вілікага калібра. У выні-

ку бамбардыровак у горадзе вя-

лікі разбурані.

Значная частка насельніцтва

Балгарская дэмакратычная апазіцыя

патрабуе разрыву з Германіяй

СТАМБУЛ, 6 красавіка. (ТАСС).
Тут атрыманы весткі аб тым, што на апойнім пасе-
джанні балгарскага парламента выступілі прадстаўнікі дэмакра-
тычнай апазіцыі — Стайноў і Мушанаў, якія патрабавалі неад-
кладнага змінення балгарскай палітыкі.

У сваім выступленні Стайноў падкрэсліў, што гітлераўская

Германія пад ударамі Чырвонай Арміі перыць паражэнне за па-
ражэннем і недалёка час, калі ўся германская ваеннае машина будзе сакрушана. Балгарыя не

павінна гінуць разам з Германі-
яй, заяўлюе Стайноў.

Налёт на Гамбург

ЛОНДАН, 7 красавіка. (ТАСС).

Англійскі міністэрства авіації паведаміла аб тым, што ў поч-

на 7 красавіка самалёты англі-

скай бамбардыровачнай авіа-
зрабілі налёт на Гамбург і абе-
ты ў Рурскай і Рейнскай аблі-
цах.

Поўны правал спроб Мусаліні стварыць сваю „армію“

СТАМБУЛ, 6 красавіка. (ТАСС).
Спрабы італьянскага фа-
цыстычнага «ўрада» стварыць

сваю «армію» натыкаюцца на не-
перамагальныя перашкоды.

Нават у тым выпадку, калі па-
слугачамі Гітлера ў Паўночнай

Італіі ўдаецца сферміраваць якую-небудзь воінскую часць, яны не

спадзяюцца на яе бос-
зольнасць. Газета «Рэдкім-
фашыста» апублікавала арты-
кул галоўнага падручнага Мусаліні—Фарыачы, які заяўляе,

што «ў многіх выпадках» салда-
ты «не разумеюць свайго аба-
візку перад краінай» і што «іх

А Б Я В Ы

Наркамат аховы здароўя БССР,
і Цэнтральны Камітэт таварыст-
ва Чырвонага Крыжа БССР ад-
крываюць з 15 красавіка 1944

года 2-месячныя курсы меды-
цынскіх сёстэр у Гомелі, Рэчы-
цы, Нова-Беліцы, Добрушы, Мен-
скімі, Касцюковічах, Мозыры,

Калінкавічах, Езярышчы.

Прыматаўца скончыўшыя 7-год-
ку. Заявы падаваць у райздравы
— да 10 красавіка.

Да заявы прыкладаць насту-
пінага документы: 1. Даведку а-
б авесце, 2. Аўтабіографію, 3. Па-
сведчанне аб нараджэнні, 4. Дзве

Фотакарткі.

3—3

Заявы накіроўвашь на імя ды-
рэктараў школ, у Гомель, Мозыр
і Клімавічы (Магілёўская школа),

Наркамат аховы
здароўя БССР.

3—3

РЭДАКЦЫЙНАЯ НАЛЕГІЯ.